

**ВОПРОСЫ  
ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА**  
к вступительному экзамену  
для поступления в аспирантуру

1. Понятие, отличительные признаки и социальное назначение права.
2. Характеристика основных теорий о происхождении государства и права.
3. Исторические типы государства и права.
4. Формы государства: их виды и характеристика.
5. Механизм (аппарат) государства: понятие и составные части.
6. Роль принципа разделения властей в механизме государства.
7. Правовое государство как модель современного государства.
8. Формы (источники) права: их виды и характеристика.
9. Нормативные правовые акты как источник права: понятие и виды.
10. Нормы права: понятие, структура и классификация.
11. Нормотворчество: понятие, принципы и виды.
12. Стадии нормотворческого процесса.
13. Правовые отношения: понятие, структура, классификация.
14. Реализация норм права: понятие, цели и основные формы.
15. Применение норм права как особая форма реализации права.
16. Правоприменительные акты: основные признаки и виды.
17. Толкование норм права: понятие, виды, способы.
18. Правосознание: понятие, структура и виды.
19. Правонарушения: понятие, отличительные признаки и виды.
20. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды.

**ВОПРОСЫ  
ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА БЕЛАРУСИ**  
к вступительному экзамену  
для поступления в аспирантуру

1. Дзяржаўнасць і права на тэрыторыі Беларусі у раннім сярэднявеччы (IX – пал. XII стст).
2. Развіццё дзяржаўнасці у складзе Вялікага княства Літоўскага.
3. Крыніцы і асноўныя рысы феадальнага права Беларусі XIУ – XVІ стст.
4. Судовая сістэма і працэсуальнае права Вялікага княства Літоўскага XIУ- XVІ ст.ст.
5. Дзяржаўныя інстытуты і права Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай (1569-1795 г.г.).
6. Падзелы Рэчы Паспалітай у складзе прынцыпаў міжнароднага права.
7. Буржуазныя рэформы у Расійскай імперыі і асаблівасці правядзення іх на Беларусі.
8. Адраджэнне беларускай дзяржаўнасці і развіцця права у 1917-1921 гг.
9. Развіццё дзяржаўнасці і права у 1920-1940 гг.
10. Беларусь пад час другой сусветнай вайны (1939-1945гг.).

11. Кадыфікацыя заканадаўства БССР (1960 - пал. 1980-х гг.).
12. Значэнне Канстытуцыі 1978 г. для дзяржаўнасці права БССР.
13. Элементы прававой дзяржавы па Канстытуцыі 1994 г.
14. Змены і дапаўненні Канстытуцыі у выніку лістападаўскага (1996 г.) рэферэндуму.

**ВОПРОСЫ**  
**ПО ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ**  
к вступительному экзамену  
для поступления в аспирантуру

1. Политико-правовые воззрения Гераклита.
2. Проекты идеальных государств в трактатах Платона.
3. Политико-правовая доктрина Аристотеля.
4. Учение о государстве и круговороте политических форм Полибия.
5. Политико-правовое учение Цицерона.
6. Учение римских юристов о праве.
7. Новая наука о политике Н.Макиавелли.
8. Боден и его учение о государстве.
9. Учение Гроция о государстве и праве.
10. Политическое и правовое учение Спинозы.
11. Политико-правовое учение Гоббса.
12. Учение Локка о государстве и праве.
13. Политико-правовое учение Монтескье.
14. Политико-правовое учение Руссо.
15. Политико-правовые взгляды Б. Франклина и Т. Пейна.

Зав. кафедрой, профессор БИП

Л.К.Сокол

Утверждены на заседании кафедры теории и истории права  
«\_29\_»\_августа\_2019 г., протокол №\_1\_